

Беларускі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНІНА

№ 8 (517)

Субота, 9 сакавіка 1963 г.

Цана 1 кап.

Год выдання XVI-ы

Роля савецкага мастацтва ў камуністычным выхаванні моладзі

Гэтае пытанне абмеркаваў адкрыты партыйны сход, які адбыўся днямі ў актавай зале ўніверсітэта. Глыбока змястоўны даклад зрабіў дацэнт, загадчык кафедры замежнай літаратуры Давід Яўсеевіч ФАКТАРОВІЧ.

Дакладчык гаварыў аб прынцыпах сацыялістычнага рэалізму і гуманізма, аб тым, што наша савецкае мастацтва выкарыстоўвае ўсё прагрэсіўнае, што пакінла нам у спадчыну сусветная культура, і адкідае прэч розныя буржуазныя насленні, як астракцыянізм, мадэрнізм і іншыя пльні.

Спыняючыся на канкрэтных фактах выхаваўчай работы ва ўніверсітэце, тав. Фактаровіч адзначыў, што на кафедрах і фікультэтах мала клапаціцца аб правядзенні літаратурных вечароў і дыспутаў. Студэнты рэдка сустракаюцца з дзеячамі культуры на фронту: пісьменнікамі, артыстамі, скульптарамі, мастакамі, кампазітарамі. Між тым, гэта ў значнай ступені садзейнічала б выхаванню ў студэнтаў мастацкага густу, адчування высокага і прыгожага ў жыцці і мастацтве.

Прамоўца справядліва крытыкаваў рэдакцыю шматтыражэй газет за тое, што на яе старонках амаль не асвятляюцца пытанні культурнага жыцця ўніверсітэта, работа выкладчыкаў этыкі і эстэтыкі.

Даклад выклікаў дзелавыя, цікавыя спрэчкі.

Прарэктар па навуковай рабоце, прафесар Васіль Іванавіч СЦЯПАНАУ у сваім выступленні сказаў, што ва ўмовах вострай ідалагічнай барацьбы наша партыя выкрывае сапраўдны твар буржуазнага мастацтва. Прамоўца адзначыў, што абстракцыянізм пануе ў мастацтве, філасофіі. Буржуазія імкнецца гэтым метадам адцягнуць увагу працоўных мас ад рэвалюцыйнай барацьбы. Вось чаму ў выкладчыцкай рабоце нам патрэбна выкрываць мадэрнізм буржуазнага мастацтва і супрацьставіць яму наша сацыялістычнае мастацтва, у лекцыях больш удзяляць увагі эстэтычнаму выхаванню студэнтаў.

Сакратар камітэта камсамола ўніверсітэта Г. Я. РЫЛЮК адзначыў, што ў апошні час наша партыя ўдзяляе вялікую ўвагу моладзі, студэнтам. Гэта не выпадкова. Выхаванне будаўнікоў камунізма — справа вельмі сур'ёзная. І нам, грамадскім арганізацыям, трэба больш клапаціцца аб эстэтычным выхаванні студэнтаў.

моладзі

Дакладчык прывёў прыклады з жыцця студэнтаў філалагічнага факультэта, дзе днямі быў праведзены дыспут па кнізе Д. Граніна «Иду на грозу» і вечар «Эстэтыка ў быццё». Праводзіліся культурна-масавыя мерапрыемствы і на іншых факультэтах. Аднак гэтага яшчэ мала.

Дэкан філалагічнага факультэта прафесар Міхась Рыгоровіч ЛАРЧАНКА звярнуў увагу ў сваім выступленні на тое, што цяпер многа зроблена ў справе прывіцця добрых мастацкіх густаў нашай моладзі. У літаратуры адбываецца складаны працэс перабудовы сацыялістычнага гуманізма. Нам патрэбна гуманізаваць адносіны паміж людзьмі. Нездарма маладыя паэты так высока ўзнялі пытанні гуманізма ў цяперашні час.

Выступаўшы ў спрэчках дырэктар бібліятэкі Р. Г. ЛЮБІНА і выкладчык юрыдычнага факультэта А. В. ДУЛАУ гаварылі аб важным месцы кнігі ў ідэалагічным выхаванні моладзі.

Па абмеркаванаму пытанню сход прыняў пастанову.

В. КУПРЫЕНКА, аспірант.



Малюнак студэнта М. ЗНАКА.

Людзі, дружба, абавязак...

Пажылы чалавек, абаніраючыся на палку, ідзе па вуліцах Масквы. Зорка ўглядаецца ў твары праходжых. У беспакойных вачах яго — трывога, роздум. «Чым жа ты жывеш, цяперашняе пакаленне?» — так думае стары бальшавік Ягораў, глядзячы на вясёлыя твары дзяўчат і юнакоў. Іменна рашэнню гэтага пытання і прысвечаны фільм «Калегі» па аднайменнай аповесці В. Аксёнава.

Яны ва ўсім розныя, непадобныя адзін на аднаго, гэтыя рабыты, якіх згуртавала моцная студэнцкая дружба. Напорысты, непрымірныя, чэсны Аляксей імкнецца пранікнуць у тайны жыцця, знайсці сваё месца на зямлі. Вузкаплечы, нейкі вельмі ўжо інтэлігентны Саша, з выгляду зусім непрыстасаваны да цяжкасцей чалавек, а на самой справе — моцны, высакародны, глыбока адчувае свой абавязак перад людзьмі. І, нарэшце, Уладзька, — вясельчак, любімец сяброў. Ён спачатку нас насцярожвае сваёй вонкавай лёгкадумнасцю, але вельмі скоро гэта ўражанне расейваецца.

Атрыманы накіраванні на работу. Яны — урачы. Парознаму пачынаецца іх працоўнае жыццё. Ім усім на першых часах цяжка.

Пажылы чалавек, абаніраючыся на палку, ідзе па вуліцах Масквы. Зорка ўглядаецца ў твары праходжых. У беспакойных вачах яго — трывога, роздум. «Чым жа ты жывеш, цяперашняе пакаленне?» — так думае стары бальшавік Ягораў, глядзячы на вясёлыя твары дзяўчат і юнакоў. Іменна рашэнню гэтага пытання і прысвечаны фільм «Калегі» па аднайменнай аповесці В. Аксёнава.

Цяжка і Аляксею. Ён марыў адразу ж накіравацца ў далёкае плаванне, сваімі вачыма ўбачыць неабсяжныя гарызонты, а тут прыходзіцца сядзець над запаленымі канторскімі кнігамі. Але вельмі скоро ён убачыў, што не такая ўжо гэта непатрэбная справа — улік. Ён пачынае разумець, што работа — не феерверк. Яна часам незаўважная, але патрэбная людзям. І швэда ведае Аляксей: жыць трэба для людзей, і жыць трэба так, каб аб табе ўспаміналі з удзячнасцю.

Але няма чаго казаць, не перавяліся яшчэ і тыя, хто прыкрываецца чэсным імем іншых, спрабуе абвясці вакол пальца чэсных людзей. Такія — Сталбоў, Бугроў, «врыо» заг. складу. Яны перашкаджаюць нам жыць. І ў барацьбу супраць іх выст, пілі Сашка, Лёша, Уладзька! Рабыты толькі пачынаюць жыць і жыць вельмі правільна. Вочы Ягорава струменяцца бацькоўскай ласкай да іх. Ён спакойны за цяперашняе пакаленне моцных, смелых. Так трымаць, рабыты!

Яны — калегі. Людзі, якія змагаюцца за жыццё, багатае святлом і прыгажосцю чалавечных сэрцаў.

Добрыя пачуцці выклікае гэты фільм аб нашай сучаснасці. Вельмі хочацца, каб нашы кінематографісты выпускалі паболей такіх фільмаў. Каб пачасцей паднімалі хвалюючыя праблемы аб сэнсе і мэце жыцця, аб абавязку перад людзьмі, аб дружбе.

Зоя ШАЙБАК, студэнтка 2 курса вчч. аддз. журналістыкі.

За ўздым сельскай гаспадаркі

Зварот сакавіцкага Пленума ЦК КПСС да ўсіх працоўных Савецкага Саюза з заклікам прыкласці ўсе сілы на магутны ўздым сельскай гаспадаркі і стварэнне багатай прадуктаў для народа выклікаў гарачы водгук у моладзі Беларусі. У раённыя камітэты камсамола пачалі паступаць заявы ад працоўных з просьбай накіраваць іх на работу ў калгасы і саўгасы. Многія спецыялісты сельскай гаспадаркі і камсамольскія актывісты Мінскай вобласці выказалі жаданне паехаць на работу ў сельскую мясцовасць, пакінуўшы ўтульныя кабінеты навуковых устаноў і іншых прадпрыемстваў. У вышэйшых навуковых установах рэспублікі пачалі стварацца ўласныя працоўныя лагеры, каб студэнты маглі ўнесці часцінку і сваёй працы ва ўсенародную справу.

Наш універсітэт па праву лічыцца адным з вядучых ВНУ рэспублікі, і, натуральна, яго камсамол не можа заставацца ў баку ад барацьбы за ўздым сельскай гаспадаркі.

На пашыраным пасяджэнні бюро камітэта кам-

самола ўніверсітэта рашыла: стварыць на кожным факультэце па 2—3 летніх працоўных лагеры. У час летніх канікулаў студэнты, якія будуць знаходзіцца ў гэтых лагерах, папрацуюць у калгасах, саўгасах, на будоўлях Беларусі. Няхай гэтая праца стане нашым маленькім укладам у выкананне задач, якія пастаўлены перад намі Камуністычнай партыяй і савецкім урадам.

Бюро камітэта камсамола стварыла штаб працоўных спраў універсітэта, які і заняўся непасрэдна арганізацыяй працы студэнтаў у калгасах і саўгасах Беларусі.

Кожны студэнт, накіроўваючыся ў працоўны лагер, атрымае камсамольскую пучэўку, а таксама будзе выдавацца калектыўныя пучэўкі на камсамольскі атрад або лагер.

Акрамя таго, бюро камітэта камсамола рашыла, што кожны студэнт Белдзяржуниверсітэта, які не зможа па тых ці іншых прычынах паехаць у калгас ці на будоўлю, павінен адпрацаваць 6 працоўных дзён на будаўніцтве ўніверсітэцкага стадыёна.

Слова—географам

У абрамленні сярпа і молата, упрыгожаных беларускім арнамантам, ляжыць эліпс. На светлашэрым фоне яго выступаюць малінавыя контуры матэрыкоў і акіянаў, якія перасякаюцца блактай сеткай паралелей і мерыдыянаў. Такі выгляд мае новы стэнд на сценнай газеце «Географ». Ён лёгкі і прыгожы. Прымацоўваецца да сцяны, не загрузваць калідор, як гэта было раней.

Стэнд вельмі зручны для мастацкага афармлення газеты і для размяшчэння заметак. Пры неабходнасці змясціць што-небудзь самае свежэе, навіейшае, заўсёды можна пацягнуць іншыя заметкі.

На 2 старонцы нашай газеты з матэрыяламі, якія расказваюць аб жыцці географічнага факультэта, выступае на сценнай газеце «Географ».

Штаб працоўных спраў

АЛЯШКЕВІЧ Анатоль — начальнік штаба, член бюро камітэта камсамола ўніверсітэта.

БУБНАУ Уладзімір — нам. начальніка штаба, студэнт 1 курса матэматычнага факультэта.

Члены штаба:

АБРАВЕЦ Іван (2 курс географічнага факультэта),

КОЗЛЯК Раіса (3 курс хімічнага факультэта),

КУКРЭШ Уладзімір (1 курс біялагічнага факультэта),

МАКАРЧЫКАУ Мікола (3 курс юрыдычнага факультэта),

МУСІЧ Лілія (2 курс гістарычнага факультэта),

ФЕДАЦЕНКА Анатоль (2 курс фізічнага факультэта),

ЯЛЕЦ Пётр (2 курс філалагічнага факультэта).

Анкета „Географа“

1. Як на вашым курсе праходзяць палітінфармацыі?

2. Якія формы правядзення палітінфармацыі вы лічыце найбольш удалымі?

Такія пытанні задала рэдакцыйная калегія газеты «Географ» адказным за правядзенне палітінфармацыі на курсах. Рэдакцыйная атрымала такія адказы.

Людміла НІКАЛАЕВА
(1 курс)

1. Палітінфармацыі мы праводзім рэгулярна, па чацвяргах. Студэнты рыхтуюцца да палітінфармацыі па графіку. Тэматыка палітінфармацыі наступная: навіны па Саюзе, зарубежныя паведамленні, жыццё і дзейнасць вялікіх людзей і г. д.

2. Чым больш студэнтаў рыхтуюцца да палітінфармацыі, тым цікавей яны праходзяць. Пасля выступлення падрыхтаваўшыся астатнія дапаўняюць і ўдакладняюць факты.

Трэба прызнацца, што ў нашых палітінфармацыях яшчэ недастаткова увагі ўдзяляецца палітыцы. Гэты істотны недахоп мы пастараемся ліквідаваць.

Браніслаў ПРАТАСЕВІЧ
(2 курс)

1. Палітінфармацыі ў нас праходзяць не на вельмі высокім узроўні. Наша форма правядзення яўна ўстарэла: мы робім агляд падзей у СССР і за межами нашай краіны і абмяркоўваем жыццё на нашым курсе. У апошні час мы сталі ўкараняць правядзенне палітінфармацыі на разнастайныя тэмы.

2. Мы стаім на шляху тэматызацыі нашых палітінфармацыі, а таксама правядзення іх сіламі не аднаго, а некалькіх дакладчыкаў.

Аляксандр ХАЦЬКО
(3 курс)

1. Палітінфармацыі праводзяцца рэгулярна, раз у тыдзень, па аў-

торках. Тэмы разнастайныя як грамадска-палітычныя, так і географічныя. У апошні час значна палепшылася якасць палітінфармацыі. У падрыхтоўцы іх удзельнічаюць студэнты ўсяго курса. Выступленні дакладчыкаў абмяркоўваем, наступныя тэмы назначаюць рашэннем ўсяго курса.

2. Лепш ўсяго разбіваць тэму даклада на некалькі аддзелаў і даручаць іх розным студэнтам, а не заслухоўваць паведамленне аднаго дакладчыка. Палітінфармацыя, якая праведзена такім чынам, значна цікавей і карысней.

Зінаіда МІХЕЙКІНА
(4 курс)

1. Палітінфармацыі мы праводзім згодна графіка. Мы маем прыкладны план правядзення палітінфармацыі на семестр, аднак, зразумела, даволі часта бываюць адхіленні ад яго. Тэмы наступных палітінфармацыі прадумваюць два дакладчыка сумесна з адказным за іх правядзенне. Тэмы розныя: падзеі за рубяжом, у нашай краіне, новабудовы, разнастайныя адкрыцці, экспедыцыі, падарожжы, агляд часопісаў «Природа», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «За рубежом» і г. д.

2. Выкажу сваю асабістую думку. Лічу, што палітінфармацыі павінны адпавядаць сваёй назве і прызначэнню. Я супраць таго, каб на палітінфармацыях не гаварылася аб палітыцы. Аддаю перавагу правядзенню тэматычных палітінфармацыі, г. зн. не паведамленню фактаў са ўсяго свету, а больш дэталюму разгляду некаторых, найбольш важных. І паралельна гэтаму можна заслухоўваць географічныя навіны абмяркоўваць новыя праблемы.

Ад рэдакцыі: на 5 курсе нам не ўдалося адшукаць адказнага за правядзенне палітінфармацыі. Не бывае ў іх і саміх палітінфармацыі. Відавочна, пяцікурснікі лічаць, што гэта справа не для іх, маўляў, ужо выйшлі з такога ўзросту.

Факультэцкае жыццё

Адбыліся чарговыя пасяджэнні гурткаў СНТ: эканамічнай географіі і фізічнай географіі свету.

Каля 30 студэнтаў факультэта з'яўляліся агітатарамі на выбарах у Вярхоўны Савет БССР і ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных рэспублікі на выбарчым участку № 23 Кастрычніцкага раёна.

Факультэцкая агітбрыгада мастацкай самадзейнасці выязджала 1—3 сакавіка да выбарчыкаў Дзяржынскага раёна.

На чарговым пасяджэнні камітэта камсамола факультэта абмяркоўваўся стан арганізацыйнай работы на 1 і 2 курсе і работа агітатараў.

Студэнты 4 курса зрабілі агульнакурсавы культпаход на мастацкі фільм «Калегі».

6 студэнтаў факультэта, якія пажалалі мець правы аўтамагараў, запісаліся ў аўтагурток.

Зборная валебольная каманда факультэта правяла сустрэчы з трыма сваімі супернікамі ў першынстве ўніверсітэта. На жаль, яна атрымала толькі адну перамогу.

Гэтыя матэрыялы падрыхтавала да друку рэдакцыйная калегія насценнай газеты географічнага факультэта

„Географ“

Нашым аднакурсніцам

Са святам 8 сакавіка мне хочацца павіншаваць маю сяброўку Олю Лампе. Разам з ёй я займаюся ўжо трэці год і заўсёды ўспамінаю лета 1960-га, калі я наступала ва ўніверсітэт. Тут я ўпершыню сустрэла цяперашнюю сяброўку. Яна заўсёды прыходзіла на ўступныя экзамены бадзёрая, вясёлая, надаючы і нам больш упэўненасці, і сама атрымлівала выдатныя адзнакі. З пер-

У сённяшні святочны дзень 8 сакавіка мне хочацца расказаць аб сваёй аднакурсніцы Марыі Півавар.

Дзесяцігодка пакінула ў Марыі кінным атэстаце сталасці толькі выдатныя і добрыя адзнакі. Асабліва яна захалялася географіяй, займалася ў географічным гуртку, хадзіла паходамі. Усё гэта зрабіла пэўны ўплыў на яе імкненне да далейшай вучобы. Яна наступіла на географічны факультэт і цяпер з вялікім задавальненнем і стараннем займаецца любімымі

шых жа дзёч заняткаў палюбілася яна ўсім нам. Нездарма наш факультэцкі камсамол назваў яе сваім важаком. Я ведаю, што наша давер'е Оля заўсёды апраўдае.

Мне хочацца ад усёй душы пажадаць Оле вялікіх поспехаў у вучобе, грамадскай рабоце і асабістым жыцці.

Валянціна СІЦКО,
студэнтка 3 курса.

прадметамі, працуе ў студэнцкім геалагічным гуртку.

Увесь першы семестр Марыяка настойліва вучылася, і гэта дало свае вынікі. Сесію яна здала добра. Яе паважаюць і любяць усе аднакурснікі. І, сустракаючы дзень 8 сакавіка, мне ад імя ўсёй групы хочацца павіншаваць Марыюку са святам, пажадаць ёй шчасця, поспехаў у вучобе і ўсяго самага найлепшага ў жыцці.

Б. ФАМІН,
студэнт 1 курса.

А як у першакурснікаў?

Днямі я пабываў на семінары па гісторыі КПСС у першакурснікаў. Хачу падзяліцца сваімі ўражаннямі аб ім.

Перш за ўсё, як і мае быць, выкладчык правярнуў канспекты студэнтаў. Ад гэтай меры, на жаль, пакуль яшчэ нельга адмаўляцца. Падрыхтаванымі аказаліся ўсе, акрамя Пятра Ананіча, які прыводзіў у сваё апраўданне не зусім аб'ектыўныя прычыны. Не было канспектаў у Марыі Хен і Барыса Мойчанкі. У некаторых запісы былі ў дрэнным стане. Відавочна, некаторыя студэнты пішуць канспекты, абы толькі адчапіліся ад іх.

Гэта адбылася таксама на ад-

казах Людмілы Белай і Мікалая Ліпаўкі. Намнога лепш адказвалі Аўсеенка і Півавар, хоць і ў іх адказах адчувалася нейкая скванасць, якая перашкаджала ім свабодна і выразна расказаць. Добра падрыхтаваўся да семінара Мікалай Сушкевіч. Ён упэўнена, коратка і чотка адказаў на пастаўленае выкладчыкам пытанне.

Нягледзячы на гэтыя добрыя прыклады, уся група зрабіла не вельмі добрае ўражанне. Ёй не хапае сур'ёзных адносін да семінарскіх заняткаў.

Б. ПРАТАСЕВІЧ,
студэнт 2 курса.

З паведамленнем аб нарадзе

Усякая навука змяняецца ў працэсе свайго развіцця. Часта прыходзіцца перагледжваць ужо ёсклаўшыяся ўяўленні па тых ці іншых пытаннях. І больш, чым іншых, гэта датычыцца геалогіі. За апошнія гады накіпілася дастаткова навейшых матэрыялаў, каб з новай меркаю падыйсці да некаторых пытанняў. Гэта і выклікала неабходнасць склікаць 1—6 лютага ў Маскве нараду па тэктоніцы. На ёй выступілі вядучыя савецкія геалагі.

На нарадзе прысутнічаў і кандыдат геалагічных навук, дацэнт кафедры геалогіі нашага ўніверсітэта Дзмітрый Міхайлавіч Ка-

рулін. І сакавіка ён выступіў перад выкладчыкамі, аспірантамі, лабарантамі і студэнтамі факультэта з паведамленнем аб пытаннях, якія абмяркоўваліся на нарадзе. На самой справе, для географа ж вельмі цікавыя такія пытанні, як узнікненне зямной кары, яе будова і састаў, узнікненне матэрыкоў і інш. Хоць і маецца многа самых разнастайных гіпотэз, кожны студэнт геофака павінен быць знаёмы з навейшымі поглядамі на гэтыя праблемы.

Л. АНІСАЎ,
студэнт 4 курса, рэдактар насценгазеты «Географ».

ВЫХОДЗЬЦЕ У ЖЫЦЦЁ!

У мінулым годзе наш вакальны гурток добра працаваў, і было прыемна чуць пахвалы яму.

Аднак цяпер нічога добрага аб яго рабоце сказаць нельга, бо работы, уласна кажучы, няма. Хто ў гэтым вінаваты? Па-першае, самі вакалісты не працягваюць

асобага імкнення, ды і з кіраўніком выйшла заміна. У гурток запісаліся шэсць першакурснікаў, але ніхто з іх не прыходзіў на заняткі. Чым растлумачыць такія іх паводзіны, можа, самі яны скажуць? Трэба, каб першакурснікі актыўна ўключыліся ў работу і былі на факультэце не гасцямі, а гаспадарамі.

Трэба зрабіць так, каб удзельніцаў самадзейнасці ведалі не па спісе пад шклом, а па сцэне, па выступленнях.

Вакалісты, танцоры, дэкламатары, выходзьце з-пад шкла ў жыццё факультэта! Дружыцеся ў сэрцах глядачоў, а не на паперы!

Наш конкурс працягваецца

У мінулым нумары мы ўжо апублікавалі спіс назваў, якія далі чытачы здымку А. Войды. За тыдзень яшчэ некалькі чытачоў прапанавалі свае назвы.

Яўген Карпінчык (4 курс хімічнага факультэта) — «Нялёгка быць прыгожым».

Іван Трухан (2 курс матфака) — «Зімова казка».

Іван Макаловіч (1 курс аддз. журналістыкі) — «Зіма-прыгажуня».

Валянцін Аксёнаў (2 курс вч. аддз. журналістыкі) — «Думка маладой сасны».

Маргарыта Старых (2 курс вч. аддз. журналістыкі) — «Замела метель...».

Валянцін Мыслівец (2 курс вч. аддз. журналістыкі) — «Халодны квецень».

Пётр Захарэнка (2 курс вч. аддз. журналістыкі) — «Студзень».

Георгій Огій (2 курс вч. аддз. журналістыкі) — «Лясная прыгажосць».

Не забывайце, дарагія чытачы, што праз тыдзень мы апублікуем апошнія назвы. Паспяшайцеся, апошні тэрмін — 15 сакавіка.

З замежнага гумару

ДАГАДЗІЛА

— Учора я амаль дзве гадзіны спявала ў суседзях.

— Добра зрабіла, я іх таксама не люблю.

ДЗІЦЯЧАЯ МАРА

— Ці споўнілася хоць адна ваша дзіцячая мара?

— Зразумела, так! Калі бацька цёгаў мяне за валасы, я вельмі марыў стаць лысым.

Спорт

Сеанс майстра

У панядзелак у галоўным корпусе ўніверсітэта адбылася сустрэча экс-чэмпіёна СССР, майстра спорту па шашках Аркадзія Плакхіна з новым папаўненнем шашачнай секцыі ўніверсітэта. А. Плакхін даў сеанс адначасовай ігры на 40 дошках. Моладзь аказала вялікае супраціўленне. У васьмі партыях майстру прыйшлося запісаць па паўачка. А друкаўскі матфака Г. Хацкевіч прымусяў яго эдацца.

Спаборнічаюць лыжнікі

24—26 лютага на станцыі «Зялёнае» праходзіла першынство вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі па лыжах. У спаборніцтвах удзельнічалі і нашы спартсмены. Добра выступіла наша жаночая каманда. Яна заняла 2 месца, прапусціўшы ўперад толькі лыжніц ІФК. Другой на дзесяцікіламетровай дыстанцыі была Оля Філіповіч (1 курс хіміфака), трэцяй — Лілія Дубініна (4 курс юрфака). Ніжэй сваіх магчымасцей выступілі мужчыны.

А. БАЛЕСНЫ,
студэнт біяфака.

Рэдактар У. КУЛАЖАНКА.

Адрас рэдакцыі:

Мінск Універсітэцкі гарадок, галоўны корпус, 212. Тэл. 2-07-19.

Друкарня Белсавпрофа.
АТ 03715. Тыр. 2000 Зак. 867.